

**Паўлава С.А., дацэнт  
Клімашкоўская Н.У., дацэнт**

**ШЛЯХІ АКТЫВІЗАЦЫИ  
ПРАФЕСІЙНА-АСОБАСНАГА РАЗВІЦЦЯ  
СТУДЭНТАЎ ФЗН**

У прафесіяналізацыі асобы вышэйшая школа займае адно з вядучых месцаў. Тут чалавек далучаецца да прафесіі, набывае ўменні і навыкі, неабходныя для выканання прафесійных абавязкаў. З першых дзён навучання ў ВНУ студэнт засвойвае агульныя нормы і патрабаванні, што прад'яўляюцца да яго як да члена грамадства. Пад уплывам сістэмы навучання і выхавання ў канкрэтнай навучальнай установе, а таксама асабістага ўдзелу ў навучальным працэсе адбываецца развіццё самасвядомасці студэнта, яго здольнасці да самарэгуляцыі дзеянняў, адбываецца змяненне прафесійна значных асабістых якасцей, г.зн. ідзе прафесійна-асобаснае развіццё студэнта. Авалоданне сацыяльнай ролій студэнта дае магчымасць навучэнцу займаць пэўную пазіцыю, якая адлюстроўваецца ў індывідуальна-асобасных адносінах да абранай спецыяльнасці, вучэбнага працэсу, прафесійнай дзейнасці.

Працэ змянення прафесійна значных асобасных якасцей студэнта залежыць ад даволі складанай сістэмы фактараў: індывідуальных здольнасцей да навучання – памяці, кемлівасці, волі, працавітасці і інш.; ад ступені ідэнтыфікацыі студэнта з прафесіяй; ад структуры групы і г.д. Разам з тым важна мець уяўленне аб уплыве на працэс прафесіяналізацыі студэнта розных форм навучання – дзённай і завочнай. Інструментам такога аналізу служыць сацыялагічнае даследаванне. Намі было праведзена анкетаванне студэнтаў-бібліятэкараў завочнага навучання, а таксама культуролагаў дзённага і завочнага навучання. Мы абмежаваліся студэнтамі V курса, якія ў перыяд апытаўніцтва былі на сесіі на ФЗН, і групай спецыялізацыі “менеджмент сацыякультурнай сферы” на стацыянары. Нам было цікава

параўнаць некаторыя аспекты прафесійна-асобаснага развіцця студэнтаў розных факультэтаў, якія знаходзяцца на пярэдадні агрыманні дыпломаў аб вышэйшай адукацыі. Даследаванне дало магчымасць атрымаць цікавы матэрыял, які дазваляе зрабіць высновы аб прафесійна-асобасным развіцці студэнтаў розных спецыялізацый ФЗН і стацыянара на аснове парыўнальнага аналізу каштоўнасцей арыентациі бібліятэкараў публічных бібліятэк і менеджэраў сацыякультурнай сферы.

Апытаць паказала, што студэнты ў масе сваёй могуць лічыцца людзьмі, апантанымі будучай прафесіяй. Гэта тычыцца як бібліятэкараў, так і культуролагаў. Апошня адказаў на далжнае пытанніс: "Безумоўна, так", - 32,2 %; "хутчэй так, чым не", - 58,8 %. Бібліятэкары прафесія вабіць тым, што дае магчымасць зносін з цікавымі людзьмі, доступу да лепшых кніг, развіцця сваёй асобы, прыносіць карысць людзям. Менеджэры сацыякультурнай сферы найважнейшымі рысамі прафесіі лічаць уменне працаваць з людзьмі, высокія прафесіяналізм і культурны ўзровень. Як бачым, камунікатыўная накіраванасць, імкненні авалодаць вяршынямі культуры, прыносіць карысць людзям адноўлькаў ўласцівия нашым студэнтам незалежна ад формы іх павучання і спецыялізацыі.

Нас цікавіла таксама, што ж найбольш істотна ўпłyвае на выбар прафесіі. Большасць аптытаных бібліятэкараў свой выбар зрабілі самастойна. Адметную ролю тут адыграла цікавасць да літаратуры, аб чым паведамілі 42% студэнтаў. Значны ўплыў аказала веданне сутнасці сваёй прафесіі: дадзены фактар адзначылі 12% бібліятэкараў і 35 % культуролагаў. Зносіны з прадстаўнікамі прафесіі надкрэслілі 17,6% культуролагаў і 12% бібліятэкараў. Элемент выпадковасці прысутнічаў пры выбары прафесіі ў 10 % бібліятэкараў і 14,7 % культуролагаў. Сродкі масавай інфармацыі ў большай меры ўпłyваюць на выбар прафесіі менеджарамі сацыякультурнай сферы, чым бібліятэкамі. І гэта не выпадкова: менеджэр - моднае новае слова, якое зараз часта гучыць, прафесія менеджэра ў

нашай краіне новая, а бібліятэкар – прафесія традыцыйная, аб якой гавораць даволі рэдка. Адзін з апытаных студэнтаў-культуролагаў нават знайшоў назыву для гэтай з'явы, адказаўшы літаральна так: “Шарм назывы спецыяльнасці”.

Якія ж працэсы і накірункі работы вабяць студэнтаў-завочнікаў? Бібліятэкары аказаліся больш дасведчанымі ва ўсіх працэсах сваёй работы, але надалі перавагу абслугоўванню карыстальнікаў, даведачна-бібліяграфічнай рабоце, арганізацыі чытацкіх зносін, выстаў, аглядаў літаратуры. Завочнікі не правялі цікавасці да навуковадаследчай работы. Гэта ўласціва як бібліятэкам, так і культуролагам.

Культуролагі стацыянара ў асноўным імкнуцца знайсці сваё месца у камерцыйнай сферы, шоў-бізнесе, рэкламе і нізка ацэньваюць культурна-асветніцкую дзейнасць. Нават выказваюць меркаванне, што неабходна адмовіцца ад вывучэння курса “Практыкум па сацыякультурнай дзейнасці” і іншых адпаведных вучэбных дысцыплін. Зусім інакш выказваюць студэнты-завочнікі, асабліва тыя з іх, што працуяць у галіне культасветработы. Iх адносіны да вывучэння асноў сваёй працы вельмі становчыя, а ўзровень дамаганняў больш рэалістычны, чым у студэнтаў стацыянара. Апытанне паказала, што ў адносінах студэнтаў да сваёй прафесіі праяўляюцца пэўныя супярэчнасці: нягледзячы на свядомы выбар прафесіі, яе прывабнасць для асобы, студэнты шчыра напісалі пра тое, што ім не падабаецца. Гэта нізкая зарплата, кепскасе тэхнічнае забеспячэнне, папяровы бюракратызм, часам вялікі аб'ём работы.

Частка пытанняў дае ўяўленне аб адносінах студэнтаў да вучэбнага працэсу. Iх гатоўнасць самастойна арганізуваць сваю працу, адносіны студэнтаў да вучэбнага працэсу і абрацай спецыяльнасці вызначаюць розныя фактары, але, як паказала апытанне, шмат залежыць ад якасці навучання ў ВНУ, арганізацыі вучэбнай дзейнасці, асобы педагога. Дарэчы, 64% апытаных студэнтаў-культуролагаў адзначылі, што найбольш на іх адносіны да

будучай прафесії паўплывалі менавіта зносіны з педагогамі, названа практычная дзейнасць, змест вывучаемых курсаў.

Студэнты востра адчуваюць незадаволенасць арганізацыяй вучэбнага працэсу, падкрэсліваюць наяўнасць фармалізму і бюрократызму. Лічаць, што праверка наведвання лекцый, няўдала складзены расклад заняткаў, немагчымасць выбару студэнтамі выкладчыка, цяжкасці са здачай залікаў і экзаменаў у больш зручны для студэнтаў тэрмін не спрыяюць фарміраванню сталага прафесіянала. Пры ўсёй суб'ектыўнасці меркаванняў відавочна, што на адносіны студэнтаў да вучэбнай дзейнасці ўпłyваюць многія абставіны, сярод якіх найважнейшымі з'яўляюцца пытанні арганізацыі вучэбнага працэсу, а таксама змест і асаблівасці выкладання вучэбных дысцыплін.

Студэнты завочнага навучання называлі дысцыпліны, у якіх прысутнічае дубліраванне матэрыялу. Сярод іх былі названы “Галіновыя бібліяграфіі”, “Арганізацыя і методыка бібліяграфічнай работы”, “Бібліятэказнаўства, агульны курс”, “Гісторыя бібліятэчнай справы”, “Педагогіка”, “Псіхалогія” і інш. Культуролагі больш за ўсё незадаволены выкладаннем агульнаадукатыўных дысцыплін, у прыватнасці этнографіі беларусаў, псіхалогіі, замежнай мовы і інш.

Вельмі паказальнымі з'яўляюцца адносіны студэнтаў да лекцый. Адказы на пытанне: “Вашы меркаванні адносна наведвання лекцый”, — сведчаць аб вялікай патрабавальнасці да якасці і зместу лекцый, неабходнасці высокай адукаванасці лектара, дасканалага ведання ім свайго прадмета, аргументаванасці пазіцыі. Увогуле студэнты жадаюць на лекцыях пачуць больш новага, разабрацца ў палемічных пытаннях і супрацьлеглых пунктах гледжання, выказываюцца супраць дагматычнага падыходу ў выкладанні, супраць павярхойнасці і пераказу вучэбнага дапаможніка. Надакучлівия і пазбаўленыя цікавасці лекцыі выклікаюць унутранае эмасыянальнае непрыняцце іх той часткай студэнтаў, якая атаясамлівае дрэнную падачу матэрыялу з яго непатрэбнасцю ў абранай прафесіі.

Анкетаванне дазволіла высветліць пазіцыю студэнтаў у адносінах да перабудовы бібліятэчнай адукацыі. Сярод апытанаў не знайшлося ні аднаго абыякавага да гэтай праблемы. На думку студэнтаў, важна наблізіць адукацыю да практыкі, узмацніць спецыяльную і агульнанавуковую падрыхтоўку, забяспечыць метадычную дапамогу з боку выкладчыкаў і павялічыць колькасць кансультатый для студэнтаў. Уяўляе цікавасць меркаванне студэнтаў адносна размеркавання вучэбнага часу паміж спецыяльнымі і грамадска-навуковымі дысцыплінамі. Большасць выказалася за павелічэнне часу, адведзенага на спецыяльныя дысцыпліны, за кошт змяншэння колькасці гадзін, прысвеченых грамадска-навуковым і агульнаадукацыйным прадметам.

У сваіх прapanовах па ўзаemадзейнні новых дысцыплін студэнты-бібліятэкары былі больш асцярожныя ў парайнанні з культуролагамі. Відавочна, што перспектыва вывучаць новыя прадметы самастойна не вельмі іх прываблівае. Культуролагі, напрыклад, выказаліся за вывучэнне эканомікі, фінансавання сацыякультурнай сферы на больш высокім узроўні, як і замежнай мовы, сучасных інфармацыйных тэхналогій. Бібліятэкары аддаі перавагу ўдасканаленню ведання камп'ютэра.

Пры правядзенні даследавання на факультэце культуралогіі студэнтам задавалася пытанне: “У якой меры вы задаволены выкладаннем навучальных дысцыплін?” Былі выдзелены тры групы вучэбных дысцыплін: спецыяльныя, сацыяльна-эканамічныя і агульнаадукацыйныя. Вынікі паказалі, што ў асноўнай масе студэнты задаволены выкладаннем, але ёсьць некаторыя нюансы. Найбольшая колькасць незадаволеных выпадае на агульнаадукацыйныя дысцыпліны (11,7%). Гэта значна больш, чым на спецыяльныя (2,9%). Зусім задаволеных выкладаннем спецыяльных дысцыплін 61,7%, задаволеных часткова – 29,4%. На другім месцы па колькасці задаволеных стаяць сацыяльна-эканамічныя дысцыпліны, на трэцім – агульнаадукацыйныя. Прычыны незадаволенасці, на думку

студэнтаў, у тым, што: “Змест курсаў ніяк не звязаны з будучай прафесіяй” – 26,4%, альбо: “Няма сувязі з жыццём, устарэлы змест” – 26,2%. Невялікая колькасць, 8,8%, адзначылі, што іх не задавальняе выкладчык.

Прафесія менеджэра сацыякультурнай сферы патрабуе наяўнасці трох асноўных кампанентаў: камунікатыўнай кампетэнтнасці, прафесійнай падрыхтоўкі і высокага ўзроўню агульнай культуры. Студэнтам было зададзена пытанне: “У якой ступені яны фарміруюцца ў ходзе вучэбнага працэсу?” Мы атрымалі адказ, што дастаткова фарміруеца ў першую чаргу камунікатыўная культура (82,3%), на другім месцы са значным адрывам названы высокі ўзровень агульнай культуры (52,9%). Прафесійныя веды і навыкі дастаткова фарміруюцца ў 47% і на сярэднім узроўні – у 52,9% апытанаых студэнтаў.

Прафесійнае развіццё асобы забяспечваецца таксама працэсамі самавыхавання і самаадукацыі. Без гэтага не можа быць цэласнага працэсу фарміравання асобы спецыяліста вышэйшай адукцыі. Студэнты выказалі жаданне мець вялікую самастойнасць у вучэбным працэсе, але, як паказала наша даследаванне, яны яшчэ не зусім готовы самастойна засвойваць веды, недастаткова валодаюць прыёмамі рацыянальнай арганізацыі вучэбнай дзейнасці. Каля 50% завочнікаў заявілі, што хацелі б навучыцца больш рацыянальна будаваць свой навучальны працэс, але не ведаюць, як гэта робіцца. Значная частка студэнтаў пераканана, што няма асобай “тэхнікі” падрыхтоўкі да залікаў і экзаменаў (41%). Валодаюць гэтай тэхнікай 12% навучэнцаў; упершыню чуюць аб гэтым 20%; не валодаюць і не жадаюць валодаць 30% студэнтаў.

Вялікі працэнт студэнтаў выказалі жаданне авалодаць тэхнікай арганізацыі самастойнай працы. Большаясць адзначыла, што не ўсе прадметы можна засвоіць самастойна, без выкладчыка. Нас цікавілі пытанні, у якой ступені студэнты валодаюць метадамі і прыёмамі самастойнай работы, ці ўмеюць яны канспектаваць, рабіць выпіскі, а таксама падабраць літаратуру па зададзенай тэмэ, скласці агляд,

прааналізаваць змест публікацыі і інш. У выніку атрымалася: валодаюць неабходнымі метадамі, прыёмамі, уменнямі ў патрэбнай ступені – 20,1 %, валодаюць часткова – 65 %, не валодаюць, але хацелі б валодаць – 5 % студэнтаў.

У аналізе прычын, якія перашкаджаюць рацыянальнай арганізацыі самастойнай працы, студэнты даволі самакрытычныя. Сярод аб'ектыўных называюць адсутнасць неабходнай літаратуры, вольнага часу, цікавасці да асобных дысцыплін, загружанаасць на работе, камандзіроўкі, бытавыя праблемы. Да суб'ектыўных прычын адносяць неарганізаванаасць, ляюту, абыякавасць, няўменне размеркаваць свой час, адсутнасць навыкаў самастойнай працы з вучэбнымі выданнямі, дрэнную памяць і інш.

Прафесійная накіраванаасць у развіцці асобы характарызуеца імкненнем і гатоўнасцю працеваць па абрачай спецыяльнасці. У адказе на пытанне: “Дзе б вы жадалі працеваць?” — найбольшая колькасць студэнтаў назвалі публічную бібліятэку. Навукова-тэхнічныя бібліятэкі назвалі 10 % навучэнцаў, дзіцячыя – 25 %, універсальныя навуковыя – 7 %. Ёсць студэнты, што не жадаюць працеваць у бібліятэцы, але такіх вельмі мала.

У адрозненне ад бібліятэкараў, культуролагі стацыянара імкнуцца знайсці сваё месца пераважна ў камерцыйнай сферы, шоў-бізнесе, рэкламе і вельмі нізка ацэньваюць культурна-асветніцкую дзейнаасць наогул. Зусім інакш адносяцца да сваёй прафесіі студэнты-започнікі, большасць з якіх працуе па спецыяльнасці. Узровень іх прафесійных прэтэнзій значна больш рэалістычны. У асноўным яны абраюць культурна-асветніцкія ўстановы розных тыпаў і накірункаў.

Для паспяховай работы як у бібліятэцы, так і ў галіне сацыякультурнай дзейнаасці спецыяліст павінен валодаць уменнямі кіраваць рознымі калектывамі, весці зносіны з людзьмі, арганізоўваць розныя масавыя мерапрыемствы, планаваць работу сваёй установы альбо структурнага падраздзялення. Студэнты-бібліятэкары ў сваёй большасці лічаць, што яны не здолеюць выконваць ролю кіраўніка з-за

боязі і пачуцця няўпэўненасці. У культуролагаў такія якасці амаль не названы, можа, менавіта таму, што іх і рыхтуюць якраз да кіравання.

Апытаць студэнтаў-бібліятэкараў дазволіла высветліць іх меркаванне наконт якасцей, неабходных спецыялістам вышэйшай кваліфікацыі. На першае месца яны паставілі высокі прафесіоналізм, потым якасці, звязаныя з наяўнасцю навыкаў зносін, на трэцім месцы ў іх уменні працацаць з кнігай, веданне літаратуры. Культуролагі, як ужо адзначалася, на першае месца паставілі ўменні працацаць з людзьмі, потым агульную культуру, затым высокі прафесіоналізм, самастойнасць і арыгінальнасць мыслення. Як бачым, уяўленні аб асобасных і іншых якасцях абумоўлены спецыфікай і харектарам прафесіі.

Даследаванне дазволіла высветліць вядучыя рысы механізма фарміравання прафесіоналізму і каштоўнасці арыентацыі студэнтаў ФЗН у параўнанні са студэнтамі стацыянара. Да іх жа можна аднесці сучасны і актуальны змест чытаемых курсаў, іх сувязь з практикай, вялікі ўплыў асобы выкладчыка па фарміраванне адносін да прафесіі, актывізацыю самастойнай работы студэнтаў у міжсесіённы перыяд. Не сакрэт, што студэнт-завочнік найбольш інтэнсіўна вучыцца падчас сесій, выконваючы ў міжсесіённы перыяд толькі самыя неабходныя работы: контрольныя, курсавыя, дыпломныя і г.д. У лепшым выпадку ён выконвае таксама практичныя заданні выкладчыка, і чым больш такіх заданняў, чым яны складаней, тым вышэй верагоднасць таго, што студэнт-завочнік лішні раз успомніць аб існаванні прадмета, заглянене ў канспект альбо ў падручнік. Практичныя заданні, якія носяць даследчы харектар, дапамагаюць суднесці тэарэтычныя веды з практикай, выпрацацаць навыкі збору і аналізу эмпірычнага матэрыялу, зрабіць вывады і г.д.

Вонці выкладання курсаў “Псіхалогія прафесійных зносін”, “Сацыялогія чытання”, “Аблугаўванне чытачоў” сведчыць, што для паспяховай актывізацыі пазнавальнай дзейнасці студэнтаў ФЗН у міжсесіённы перыяд неабходна

стварыць сістэму мер, якія стымулявалі б зварот студэнтаў да спецыяльнай літаратуры, збор і аналіз фактараў і прыкладаў па праблемах вывучаемых дысцыплін, асэнсаванне тэарэтычных палажэнняў з пазіцыі практикі. Напрыклад, выкладанне курса “Псіхалогія прафесійных зносін” ажыццяўляеца на працягу двух семестраў. Спачатку студэнты слухаюць лекцыі, потым, на наступнай сесіі, праводзяцца практичныя, семінарскія заняткі і залікі. Праблемы зносін выклікаюць вялікую зацікаўленасць студэнтаў на ўсім працягу выкладання курса. На лекцыях яны актыўна адказваюць на пытанні, прыводзяць прыклады са сваёй практикі, аналізуюць сітуацыі і г.д. Прыйклады з практикі, якія падказваюць студэнтам, істотна ўзбагачаюць лекцыйны матэрыял, дазваляюць зрабіць яго больш даступным.

Аднак галоўнае ў tym, каб у міжсесіённы перыяд студэнт не страціў цікавасці да курса. Каб прымусіць яго звярнуцца да літаратуры па праблемах зносін, даецца заданне падрыхтаваць бібліографічны дапаможнік “Бібліятэкар у праблемах зносін”. Выконваючы заданне, студэнт павінен не толькі падабраць літаратуру, але і вывучыць пытанне, асэнсаваць змест і характар выкладання матэрыялу ў тых крыніцах, што рэкамендуюцца для вывучэння, падаць выданне такім чынам, каб зацікаўіць чытача. Потым на практичных і семінарскіх занятках студэнты абараняюць сваю працу, перадаюць адзін аднаму вопыт выканання задання. Адну з кніг альбо артыкул студэнт павінен ахарактарызаваць больш падрабязна, вызначыўшы тое, што яму асабіста прынесла найбольшую карысць. Такім чынам выпрацоўваецца стратэгія арганізацыі самаадукацыйнага чытання па праблемах прафесійных зносін.

Але веданне літаратуры яшчэ не гарантуе фарміраванне навыкаў прадукцыйных зносін. Неабходна, каб студэнт суадносіў тэорию з практикай, умеў аналізаваць пэўныя сітуацыі зносін, прадухіляць і ліквідаваць канфлікты і г.д. Таму ім прапануеца прывесці “калекцыю” канфліктных сітуацый, што адбыліся ў рэальным жыцці,

пераважна на працы. На практычных занятках сітуацыі абміркоўваюцца, тлумачацца з пункту гледжання навукі і з улікам спецыфікі бібліятэкі.

Усё гэта ўзбагачае змест курса, арыентуе студэнтаў на актыўнае пазнанне патэнцыялу сваёй прафесіі, у якой самым складаным і цікавым з'яўляюцца менавіта зносіны з чытаем.

Навыкі даследчай дзейнасці адпрацоўваюцца падчас вывучэння курса “Сацыялогія чытання”. Адметнасць яго ў тым, што спачатку праводзіцца адна лекцыя, а ў наступным семестры – усе астатнія формы заняткаў. На першай лекцыі гаворка ідзе аб тэхніцы збору сацыялагічнай інфармацыі, даюцца анкета і інструкцыя па яе распаўсюджанні. Студэнты павінны апытаць пэўную колькасць чытачоў і прывезці на наступную сесію ўвесь матэрыял. Далей вывучэнне курса будзе на прыкладзе даследавання, у якім студэнты прынялі ўдзел у якасці інтэрв'юераў. Цяпер яны праходзяць усе этапы, ад складання праграмы да аналізу вынікаў даследавання. Такая пабудова курса дазваляе максімальна ўключыць аўдыторыю ў працэс познання, паказаць ёй, навошта патрэбны веды па сацыялогіі чытання і якая з іх карысць. Прагматычная накіраванасць свядомасці завочнікаў, сувязь з практыкай дапамагаюць у кароткі перыяд навучыць іх асновам сацыялагічнага даследавання, зацікавіць навуковай дзейнасцю.

Такім чынам, вывучэнне прафесійна-асобасных якасцей студэнтаў, сістэмы ўяўленняў іх аб сваёй прафесіі і патрабаванняў да навучальнай установы дазваляе больш канкрэтна ставіцца да ўдасканалення зместу і методыкі выкладання спецыяльных дысцыплін, што станоўча ўпłyвае на фарміраванне прафесіянала вышэйшай кваліфікацыі.